



УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ
«Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

25 сакавіка 2016 года, № 4 (2151)



Рэктар БДУ акадэмік С. У. Абламейка з лідарамі студэнцкіх арганізацый 1 верасня на Дні ведаў

Запрашаем у БДУ!

**Шаноўныя навучэнцы школ, ліцэяў,
гімназій і каледжаў!
Дарагія сябры і госці БДУ!**

Ад усяго сэрца вітаю вас у сценах вядучай установы вышэйшай адукацыі краіны – **Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта**. БДУ – гэта найбуйнейшы адукацыйны, навуковы і культурны комплекс. БДУ – гэта вялікая сям'я. Зараз у БДУ навучаецца больш за **30 тысяч студэнтаў** I і II ступеняў, з іх больш за 21 тыс. – на дзённай і 9 тыс. – на завочнай форме навучання. Іх падрыхтоўкай займаюцца больш за 3,1 тыс. выкладчыкаў, у тым ліку 15 акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў НАН Беларусі, больш за 400 прафесараў і больш за 1750 кандыдатаў навук. Навучальны працэс вядзецца па 74 спецыяльнасцях, 75 напрамках, па 278 спецыялізацыях.

У **2016 годзе** прыём на першы курс будучы абышся ў 16 факультэтаў, а таксама Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій, Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій, Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы, Міжнародны дзяржаўны эка-

лагічны інстытут імя А. Д. Сахарава, ліцэй і юркаледж. Усяго плануецца прыняць каля 6 тыс. абітурыентаў, у тым ліку каля 2 тыс. на дзённую бюджэтную форму навучання.

За апошнія 3 гады ў БДУ пачалася падрыхтоўка па 19 новых спецыяльнасцях і 37 напрамках спецыяльнасцяў I ступені вышэйшай адукацыі.

Студэнты дзённай формы навучання, пасля заканчэння другога курса могуць на платнай аснове паралельна навучацца па другой спецыяльнасці і ў выніку атрымаць два дыпламы.

Студэнты БДУ бралі ўдзел у міжнародных алімпіядах па матэматыцы; па інфарматыцы і праграмаванні; па экстрэмальным праграмаванні IEEEExtreme 5.0; экалагічнай бяспецы; па прыкладных матэматыцы і фізіцы; па эканамічных, фінансавых дысцыплінах і пытаннях кіравання; па дызайне, у рэспубліканскай алімпіядзе па правазнаўстве. Па выніках алімпіяд студэнты БДУ занялі 68 прызавых месцаў, з іх: 1 месца – 22, 2 месца – 28, 3 месца – 18 студэнтаў.

Каманда студэнтаў БДУ неаднаразова становілася прызёрам чэмпіянату свету па праграмаванні (АСМ ICPC). Студэнты ўдзельнічаюць у міжнародных конкурсах кітайскай мовы і творчасці (КНР, Шыцзянжуан); па міжнародным гуманітарным праве імя Ф. Мартэнса; па інвестыцыйным праве FDI Moot Court (Вялікабрытанія, Лондан) і інш.

Арганізацыя навучання ў БДУ грунтуецца на абавязковым спалучэнні яго з навукова-даследчай дзейнасцю. Тут дзейнічае больш за 40 СНДЛ прыродазнаўчанавуковага і гуманітарнага кірунку.

БДУ мае пагадненні аб супрацоўніцтве больш чым з 360 універсітэтамі з 50 краін свету. 30 замежных грамадзян з'яўляюцца ганаровымі прафесарамі БДУ.

У сусветнай навукова-адукацыйнай прасторы, паводле вядучых рэйтынгаў, БДУ ўваходзіць у 2 % найлепшых універсітэтаў. Брытанскае агенцтва QS (QS World University Rankings) у 2015 г. уключыла БДУ ў 430 найлепшых універсітэтаў свету. У верасні 2015 г. БДУ стаў адзінай беларускай вышэйшай навучальнай установай, якая ўвайшла

ў прэстыжны рэйтынг THE World University Rankings.

У БДУ створаны спрыяльныя ўмовы для працы і адпачынку. Студэнцкі гарадок, у структуру якога ўваходзяць 10 інтэрнатаў, – гэта агульны дом для 8 тысяч навучэнцаў, гэта органы студэнцкага самакіравання і цудоўная магчымасць для самарэалізацыі студэнтаў. Да паслуг студэнтаў – стадыёны, спартыўныя і трэнажорныя залы, басейны. Дзейнічае больш за 60 агульнаўніверсітэцкіх творчых калектываў і аб'яднанняў.

Дарагія абітурыенты! Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацікаўлены, каб у яго аўдыторыі прыйшлі самыя падрыхтаваныя і таленавітыя маладыя людзі. Незалежна ад абранай спецыяльнасці навучання ў вас ёсць магчымасць атрымаць тут адукацыю сусветнага ўзроўню.

Спадзяюся ўбачыць вас першага верасня ўжо ў новай якасці – як студэнтаў слаўтага БДУ.

Жадаю поспехаў!

Рэктар акадэмік
С. У. АБЛАМЕЙКА

ПРАГРАМА МЕРАПРЫЕМСТВА**Дзень адчыненых дзвярэй
«Фестываль факультэтаў БДУ»**

Дата правядзення: **26 сакавіка 2016 года, 10.00 – 16.00**
Месца правядзення: Ліцэй БДУ (вул. Ульянаўская, 8),
унутраны дворык ліцэя, пляцоўка перад ліцэем

Назва мерапрыемства	Месца	Час
Урачыстае адкрыццё Фэсту: – вітальнае слова рэктара БДУ	Актавая зала ліцэя	11.00
Стэнды факультэтаў, прэзентацыя спецыяльнасцяў	Унутраны дворык ліцэя	10.00 – 16.00
Павільёны грамадскіх арганізацый БДУ, органаў студэнцкага самакіравання, прафсаюзных камітэтаў	Дворык ліцэя (цэнтральны ўваход)	10.00 – 16.00
Стэнд прыёмнай камісіі: – інфармацыя пра правілы і парадак прыёму ва ўніверсітэт – прэзентацыя спецыяльнасцяў і напрамкаў спецыяльнасцяў	Ля ўваходу ў актавую залу	10.00 – 16.00
Выстава Галоўнага ўпраўлення навукі, тэлевізійнага цэнтра – навука маладых	Ля ўваходу ў актавую залу	10.00 – 16.00
Прэзентацыя спартыўнага жыцця БДУ – спартыўныя трэнажоры – прэзентацыя магчымасцяў заняткаў у групах спартыўнага ўдасканалення	Хол 1 паверха	10.00 – 16.00
Прэзентацыя псіхалагічнай службы	Хол 1 паверха	10.00 – 16.00
Прэзентацыі (візітоўкі) факультэтаў, інстытутаў Хімічны факультэт Механіка-матэматычны факультэт Факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі Факультэт радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій Фізічны факультэт Геаграфічны факультэт Біялагічны факультэт Інстытут журналістыкі Ваенны факультэт Юрыдычны факультэт Факультэт міжнародных адносін Эканамічны факультэт Філалагічны факультэт Факультэт сацыякультурных камунікацый Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ Факультэт філасофіі і сацыяльных навук Гістарычны факультэт Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А. Д. Сахарова Факультэт даўніверсітэцкай адукацыі	Актавая зала	11.30 – 11.40 11.40 – 11.50 11.50 – 12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 12.50-13.00 13.00-13.10 13.10-13.20 13.20-13.30 13.30-13.40 13.40-13.50 13.50-14.00 14.00-14.10 14.10-14.20 14.20-14.30 14.30-14.40 14.40-14.50
Вэбінар для абітурыентаў з удзелам рэктара БДУ акадэміка С. У. Абламейкі «Паступай правільна»	Хол 2 паверха	13.00
Арганізацыя працы з асабістым кабінетам абітурыента	Хол 1 паверха	10.00 – 16.00
Выступленні творчых калектываў БДУ	Цэнтральны ўваход	12.30 – 15.00

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ–2016

АБЛАМЕЙКА Сяргей Уладзіміравіч, рэктар – старшыня прыёмнай камісіі.

ІВАШКЕВІЧ Алег Анатольевіч, першы прарэктар БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі.

ДАНІЛЬЧАНКА Аляксей Васільевіч, прарэктар па вучэбнай рабоце БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі.

ТОЛСЦІК Аляксей Леанідавiч, прарэктар па вучэбнай рабоце БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі.

МАЛАФЕЕЎ Вячаслаў Міхайлавiч, дэкан факультэта даўніверсітэцкай адукацыі – адказны сакратар прыёмнай камісіі.

Тэлефон прыёмнай камісіі – 209-50-85.

Усю падрабязную інфармацыю пра прыёмную кампанію, кансультацыі можна атрымаць па адрасе: **вул. Ленінградская, 16, каб. 112** (панядзелак – пятніца 8.30 – 17.15).

Пытанні прыёмнай камісіі можна задаць па адрасе:

abiturient@bsu.by

Інфармацыю пра парадак прыёму, спецыяльнасці, праграмы ўступных выпрабаванняў, звесткі пра праходныя балы, адказы на распаўсюджаныя пытанні і іншыя матэрыялы можна знайсці на сайце **www.abiturient.bsu.by**

ВЫБЕРЫ СВОЙ ФАКУЛЬТЭТ У БДУ!

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь
Віктар Міхайлавiч АНІШЧЫК
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 2
Тэл. 209-52-67, 209-51-15
E-mail: physdean@bsu.by;
www.physics.bsu.by

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт
Дзмітрый Георгіевіч МЯДЗВЕДЗЕЎ
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Тэл. 209-50-46, 209-52-49
E-mail: mmf@bsu.by; www.mmf.bsu.by

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар юрыдычных навук прафесар
Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 8
Тэл./факс 209-52-30
E-mail: law@bsu.by; www.law.bsu.by

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт
Уладзімір Васільевіч ЛЫСАК
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 10
Тэл. 209-58-08, 209-59-02, 209-58-05
Факс 209-58-08. E-mail: bio@bsu.by;
www.bio.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Тэл. 209-52-45. Факс 226-55-48
E-mail: dean_office_FPMI@bsu.by;
www.fpmi.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ (ГУМАНІТАРНЫ)

Дэкан – кандыдат тэхнічных навук дацэнт
Уладзімір Яўгенавіч ГУРСКИ
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5
Тэл. 209-59-11, 209-59-20
E-mail: hurski@bsu.by; www.gumf.bsu.by

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар геаграфічных навук дацэнт
Дзмітрый Леанідавiч ІВАНОЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16
Тэл. 209-52-57. Факс 209-50-15
E-mail: geo@bsu.by; www.geo.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН

Дэкан – доктар гістарычных навук прафесар
Віктар Генадзьевіч ШАДУРСКИ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
Тэл. 209-59-77. Факс 209-57-42
E-mail: fir@bsu.by; www.fir.bsu.by

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар хімічных навук прафесар
Дзмітрый Вадзімавіч СВІРЫДАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 14
Тэл. 209-52-53. Факс 200-69-18
E-mail: chem@bsu.by; www.chemistry.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Вадзім Францавіч ГІГІН
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9
Тэл./факс 259-70-47
E-mail: phse@bsu.by; www.ffsn.bsu.by

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь
Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁЎ
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31
Тэл. 227-60-25, 217-83-52
E-mail: economics@bsu.by; www.economy.bsu.by

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан — доктар філалагічных навук прафесар Іван Сямёнавіч РОЎДА
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31
Тэл. 222-34-21, 222-36-02
E-mail: phyl@bsu.by; www.philology.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І КАМП'ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт
Сяргей Уладзіміравіч МАЛЫ
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5
Тэл. 209-58-18, 209-58-17
E-mail: maly@bsu.by; www.rfe.by

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ

Начальнік – палкоўнік Ігар Анатольевіч **НОВІКАЎ**
Адрас: г. Мінск вул. Кастрычніцкая, 4
Тэл. 209-56-46. Тэл./факс 209-56-46, 209-56-25

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Сяргей Мікалаевіч ХОДЗІН
Адрас: г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6
Тэл. 209-55-98, 227-71-00
E-mail: hists@bsu.by; www.hists.bsu.by

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Дырэктар – кандыдат філалагічных навук дацэнт
Сяргей Валянцінавіч ДУБОВІК
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9
Тэл. 259-74-00. E-mail: journ@bsu.by; www.journ.bsu.by

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук прафесар
Уладзімір Уладзіміравіч АПАНАСОВІЧ
Адрас: г. Мінск, вул. Маскоўская, 5
Тэл./факс 210-41-06.
E-mail: sbmt@bsu.by; www.sbmt.by

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

Дырэктар — доктар гістарычных навук, прафесар, заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь
Пётр Іванавіч БРЫГАДЗІН
Адрас: г. Мінск, вул. Шпалерная, 7
Тэл. 306-00-20. Факс 306-00-40
E-mail: mail@e-edu.by; www.e-edu.by,
www.simst.bsu.by

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ БДУ

Рэктар – **ПАВЕЛ**, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі, кандыдат багаслоўя
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 24
Тэл. 289-11-61, 327-63-67, 327-64-65
Факс 289-11-61. E-mail: institut-teologii@tut.by;
www.inst.bsu.by

МІЖНАРОДНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ ІМЯ А. Д. САХАРАВА БДУ

Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук прафесар
Сяргей Аляксандравіч МАСКЕВІЧ
Адрас: г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23.
E-mail: info@iseu.by; www.iseu.by

ФАКУЛЬТЭТ МАНІТОРЫНГУ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ

Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт
Уладзіслаў Уладзіміравіч ЖУРАЎКОЎ
Тэл. 299-51-35

ФАКУЛЬТЭТ ЭКАЛАГІЧНАЙ МЕДЫЦЫНЫ

Дэкан – кандыдат сельскагаспадарчых навук дацэнт
Ігар Эдуардавiч БУЧЭНКАЎ
Тэл. 230-36-76

ФАКУЛЬТЭТ ДАЎНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ

Дэкан факультэта –
Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 25
Тэл. 284-00-02, 284-26-82
E-mail: fpuedu@bsu.by; www.fpuedu.bsu.by

ЛІЦЭЙ БДУ

Дырэктар – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Макар Аляксандравіч ШНІП
Адрас: г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8
Тэл. 226-01-12, 209-52-65
E-mail: info@lyceum.by; www.lyceum.by

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ

Дырэктар – кандыдат юрыдычных навук дацэнт
Алег Міхайлавіч СТАРАВОЙТАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Камсамольская, 21
Тэл./факс 289-12-82
E-mail: college@bsu.by; www.lawcollege.bsu.by

Амаль за 95 гадоў дзейнасці Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэцкае даў пуцёўку ў жыццё 150 тысячам маладым спецыялістам, у тым ліку больш чым 6 тысячам для іншых краін. З цягам часу многія з выпускнікоў БДУ выраслі ў выбітных выкладчыкаў, навукоўцаў, грамадскіх дзеячаў, буйных кіраўнікоў і прадпрыемстваў. Шмат хто з іх атрымаў прызнанне не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі.

Нашы вядомыя выпускнікі

Міхаіл ЖУРАЎКОЎ,
міністр адукацыі Беларусі

Доктар фіз.-мат. навук, першы прарэктар БДУ ў 2009–2014 гг. Выпускнік механіка-матэматычнага факультэта 1984 г.



– Цяпер сістэма вышэйшай адукацыі ва ўсім свеце знаходзіцца напярэдадні карэнных змен. Усё часцей на розных узроўнях абмяркоўваецца пытанне, якой быць адукацыі будучыні. Новыя тэхналогіі, якія сталі штодзённымасцю ў нашым звычайным жыцці, «паламалі» стэрэатыпы, падыходы і нават прызначэнне і мэты навучання. Таму і нам ва ўніверсітэце неабходна сур'ёзна і вельмі актыўна займацца гэтай праблемай.

Я абсалютна ўпэўнены, што праз некалькі гадоў БДУ будзе адным з вядучых еўрапейскіх універсітэтаў, дзе будзе аптымальна спалучацца «базавая класіка» з выкарыстаннем ультрасучасных тэхналогій і метады, з шырокім наборам актуальных спецыяльнасцяў, куды будуць імкнуцца маладыя людзі з усяго свету.

Святлана АЛЕКСІЕВІЧ,
лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры



Беларуская пісьменніца, аўтар нашумелага цыкла «Галасы Утопіі» і шэрагу кніг, перакладзеных на 19 моў свету. Выпускніца факультэта журналістыкі 1972 г. Кожная з тэм у яе творчасці вострасацыяльная і выклікае мноства няскончаных дыскусій. Працягваюць ставіцца п'есы па матывах кніг Алексіевіч, здымаюцца як дакументальныя, так і мастацкія фільмы, а яна не перастае пісаць: вядома, што цяпер вядзецца праца над кнігай «Цудоўны алень вечнага палявання», якая ў гэты раз складаецца з аповедаў пра каханне – усётакі Алексіевіч, як бы там ні было, застаецца проста жанчынай.

Цікавы факт: каля пятнаццаці гадоў таму Святлана Аляксандраўна ахвяравала Фундаментальнай бібліятэцы БДУ, а канкрэтна аддзяленню факультэта журналістыкі, тысячу долараў. Вядома, такая сума пераводзілася не адразу, а часткамі. У выніку за гэтыя грошы былі куплены больш як трыста кніг. Некалькі кніг на нямецкай і шведскай мовах падарыла сама Алексіевіч.

Андрэй РОГАЧ,
загадчык кафедры фатонных матэрыялаў, дырэктар Цэнтра функцыянальнай фатонікі (Універсітэт Ганконга, Кітай)

Выпускнік хімічнага факультэта БДУ 1991 г.

Адзін з найбольш аўтарытэтных навукоўцаў у галіне нанаматэрыялаў. Цяпер займае 8 месца ў свеце па цытуемасці работ у галіне хіміі і фізікі наначасціц.



– Мой універсітэт даў мне бездакорную адукацыю. Цэлая плеяда выдатных навукоўцаў, якія выкладаюць на хімічным факультэце БДУ, прышчэпілі ўсім нам трывалыя веды, якія дапамагалі, дзе б мы ні працавалі пазней. Нават на хімічнай тэматыцы, якая прадвызначыла ўсю маю будучую прафесійную кар'еру, была прапанаваная маім навуковым кіраўніком і сапраўдным прарокам акадэмікам В. В. Свірыдавым яшчэ тады, калі такая навука, па сутнасці, яшчэ не існавала.

Мікалай РУСАКОВІЧ,
галоўны вучоны сакратар Аб'яднанага інстытута ядзерных даследаванняў (г. Дубна, РФ)

Доктар фіз.-мат. навук. Выпускнік фізічнага факультэта 1975 г.



З 1999 г. старшыня дысертацыйнага савета па абароне доктарскіх дысертацый у АІЯД.

З 2011 г. член выканаўчага камітэта праекта ATLAS. Навуковыя інтарэсы: Эксперыментальная фізіка элементарных часціц. Экзатычныя мезоны стану. Каларыметр. Метады апрацоўкі эксперыментальных дадзеных.

– Маладосць, вучоба, будаўніцтва, мары, песні – усё гэта незабыўна, і ўсё гэта для мяне – Мінск і БДУ. Ад душы зайдрышчым тым, хто сёння прыходзіць у сцены роднага Універсітэта!

Сяргей ГВАРДЗЕЙЦАЎ,
генеральны дырэктар кампаніі «Ітранзішн»

Выпускнік факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі 1996 г.

– ФПМІ – не толькі аснова ўсіх ведаў і ўменняў, атрыманых мной у галіне матэматыкі і інфарматыкі, але часта і крыніца новых ідэй для стварэння новага ў любой галіне: у прыкладной матэматыцы, у ІТ-



сферы, у навуцы, у бізнесе. Так стваралася і мая кампанія – усё пачыналася з навучальнага курса для «прасунутых» студэнтаў, потым на гэтай аснове быў створаны калектыў, які паклаў пачатак існаванню «Ітранзішн». Зараз гэта вельмі паспяховая кампанія, якая працягвае актыўнае супрацоўніцтва з ФПМІ і бачыць у гэтым адзін з фактараў свайго поспеху. Разам з факультэтам мы пабудавалі некалькі лабараторый, распрацавалі навучальныя курсы, спрыяем развіццю студэнцкага руху ў алімпіядах і навуковай творчасці, а таксама далейшаму працягванню выпускнікоў.

Віктар КІСЛЫ,
прэзідэнт кампаніі Wargaming.net

Выпускнік фізічнага факультэта 2001 г.



Сёлета Bloomberg прызнаў Віктара Кіслага доларавым мільярдэрам. Яго мільярд зароблены галоўным чынам кампаніяй Wargaming.net, якую мы ведаем па камп'ютарнай гульні World of Tanks. У адным інтэрв'ю Віктар Кіслы адзначыў ролю адукацыі ў сваім поспеху.

– Пасля развалу Савецкага Саюза было модна ісці ў наргас. Тады лічылася: атрымліваеш адукацыю бухгалтара і потым робіш свой бізнес. А мне бацька растлумачыў, што бухгалтараў і адміністратараў у нашай краіне хапае. А вось каб думаць галавой, прыдумляць, ствараць – трэба ісці ў БДУ. Аглядаючыся назад, магу сказаць, што шмат людзей, якія заснавалі Wargaming, па адукацыі менавіта фізікі, хімікі, радыёфізікі, матэматыкі. Адукацыя вельмі дапамагла нам у сэнсе мадэлявання і інш.

Аляксандр МАШЭНСКІ,
генеральны дырэктар СП «Санта ІмпэксБрэст»

Выпускнік механіка-матэматычнага факультэта 1992 г.

– Вызначальным для мяне прыступленні на мехмат стала тое, што мяне будуць вучыць высокапрафесійныя выкладчыкі. У мяне не было сумненняў, што я атрымаю якасную адукацыю.

Мне сапраўды пашанцавала, што гады вучобы прайшлі менавіта тут, дзе базавыя дысцыпліны, спорт і зносіны даюць магчымасць

фарміраваць сябе не толькі як прафесіянала, а таксама як асобу. Атрыманы падчас вучобы навыкі дапамаглі мне дасягнуць поспехаў у бізнесе.



У сваім жыцці я сустракаю шмат паспяховых людзей, моцных кіраўнікоў, выдатных лідараў, прычым сярод іх значную долю складаюць выпускнікі мехмата БДУ.

Дзмітрый ТАЛАПІН,
прафесар Чыкагскага ўніверсітэта (ЗША)

Выпускнік хімічнага факультэта БДУ 1996 г.



– БДУ закладвае фундаментальную базу, якая дазваляе выпускнікам знаходзіць месца ў сучасным свеце. У маім выпадку адукацыя, атрыманая на хімфаку БДУ, выдатна дапамагала паспяхова працаваць у найлепшых універсітэтах і навуковых цэнтрах Германіі і ЗША. Якасць адукацыі найпрост звязана з узроўнем прафесарска-выкладчыцкага складу. Падкрэсліваю важную ролю міжнароднай калабарацыі, якая з'яўляецца ключавым элементам прафесійнага поспеху сусветных навуковых школ.

Вадзім ДЗЯМІДЧЫК,
доктар біялагічных навук, член Брытанскай акадэміі вышэйшай адукацыі

Выпускнік біялагічнага факультэта 1994 г.



Вядучы сусветны спецыяліст у галіне даследавання іонных каналаў і рэцэптараў раслін, адзін са стваральнікаў сучаснай тэорыі росту расліннай клеткі. Больш за 10 гадоў працаваў у вядучых брытанскіх ВУН ў Эсэксе і Кембрыджы. Вярнуўшыся ў 2011 г. на радзіму, ён узначаліў кафедру на нашым біяфаку.

– Біялагічны факультэт даў вельмі добрыя веды не толькі па біялогіі, але і па хіміі. Мне пашанцавала спецыялізавацца на кафедры фізіялогіі і біяхіміі раслін, дзе

падтрымліваўся высокі навуковы ўзровень. Калі параўноўваць, дык наша вышэйшая адукацыя лепшая за заходнюю як па колькасці гадзін лекцыйных і лабараторных заняткаў (5000 у БДУ супраць 300–500 у Кембрыджы), так і па глыбіні і сістэматычнасці падачы матэрыялу. Наш біяфак сёння – гэта, магчыма, найбуйнейшы па колькасці студэнтаў біяфак Усходняй Еўропы, добра абсталяваны, з амаль стогадовай гісторыяй лідара беларускай вышэйшай школы.

Андрэй ГУСЕЎ,
генеральны дырэктар фінансавай групы «СМАРТ Сек'юрыціз» (РФ, Санкт-Пецярбург)

Выпускнік эканамічнага факультэта БДУ 2006 г.




– Адукацыя на эканамічным факультэце БДУ мае больш высокі ўзровень, чым у іншых ВУН Беларусі і Расіі. Гэта абумоўлена як якасцю матэматычнай падрыхтоўкі студэнтаў, так і значным упорам на самаадукацыю. На практыцы эфектыўнасць эканаміста залежыць ад яго здольнасці вызначаць дакладную меру ў кіраванні эканамічнымі аб'ектамі і працэсамі. Бо памылкі ў кіраванні, напрыклад, запазычаны не па высокай стаўцы ў валюце, прыводзяць да таго, што дзяржава губляе сродкі. Менавіта здольнасці вызначаць меру вучаць такія дысцыпліны, як матэматычная статыстыка, эканаметрыка, матэматычныя метады ў эканоміцы, тэорыя гульні, тэорыя верагоднасцяў і г. д.

Марына АРЗАМАСАВА,
чэмпіёнка Еўропы 2014 г., чэмпіёнка свету 2015 г. (лёгкае атлетыка). Найлепшая спартсменка Беларусі 2015 г.

Выпускніца юрыдычнага факультэта 2011 г.



– Таленавітых спартсменаў вельмі шмат, але дамагаюцца поспеху толькі тыя, у каго ёсць выразнае разуменне свайго мэты, у каго перамагае характар. Пасля заканчэння дзясятага класа я пераехала назад у Мінск, каб скончыць школу і паступіць ва ўніверсітэт. Прызначна, пры выбары вышэйшай адукацыі я ўлічвала тую спецыяльнасць, з якой бы я магла сумяшчаць спартыўную кар'еру. Таму абрала юрфак, дзе вучыцца шмат вядомых атлетаў. Ганаруся, што скончыла юрыдычны факультэт БДУ.



Студэнцкае жыццё: станаўленне асобы

Студэнты БДУ маюць усе магчымасці для гарманічнага ўсебаковага развіцця і ўдасканалення сваіх асабістых здольнасцяў і захапленняў, неабходных для фарміравання іх паспяховай жыццёвай стратэгіі. Здаровы лад жыцця, прававая дасведчанасць, культура, псіхалагічнае і эмацыйнае развіццё актыўна культывуюцца ў БДУ.

У БДУ кожны студэнт можа стаць сапраўдным лідарам. Праявіць свае здольнасці і асабістыя якасці студэнты могуць, прымаючы ўдзел у разнастайных конкурсах, віктарыях і праектах, якія праводзяцца ў праўленнем выхаваўчай работы з моладдзю.

Наладжана і дынамічна развіваецца моладзевая супрацоўніцтва з ВНУ Беларусі і краін СНД. Стаў добраўтрадыцыйны ўдзел студэнтаў БДУ ў міжнародных канферэнцыях і семінарах па моладзевай праблематыцы. Студэнты БДУ з'яўляюцца арганізатарамі розных міжнародных з'ездаў і канферэнцый.

У лістападзе 2014 г. створана **Студэнцкая асамблея БДУ**, у склад якой увайшлі прадстаўнікі розных моладзевых арганізацый. Яе мэтай з'яўляецца каардынацыя дзейнасці грамадскіх арганізацый і органаў студэнцкага самакіравання ўніверсітэта, забеспячэнне рэалізацыі правоў навучэнцаў на ўдзел у кіраванні адукацыйным працэсам, падтрымка студэнцкіх ініцыятыв.

Пярвічная арганізацыя ГА «БРСМ» праводзіць мерапрыемствы, якія сталі візіткамі БДУ. Конкурс на найлепшую пярвічку факультэта «Стань найлепшым!», грамадска-асветніцкая акцыя «Універсітэт – твой крок у будучыню», «Кубак першакурснікаў» і «Студэнцкі турысцкі злёт», валанцёрскі атрад БРСМ БДУ «Абдымкі», студэнцкі цэнтр занятасці – тут кожны можа знайсці занятка даспадобы.

Паспрабаваць свае сілы ў распрацоўцы і рэалізацыі моладзевых праектаў па арганізацыі вольнага часу можна ў грамадскім аб'яднанні **«Студэнцкі саюз БДУ»**. Агляд-конкурс «Капуснік», «Студэнцкі адукацыйны клуб «БРІЗ», танцавальна-касцюміраваная праграма «Баль БДУ», фотаконкурс «БДУ ў тваім фармаце», «Мая школа», «Смачныя вандровкі» і іншыя праекты, якія становіліся пераможцамі конкурсу «Найлепшы моладзевы праект», адкрытыя для студэнтаў і чакаюць новых удзельнікаў.

Савет старастаў БДУ спрыяе адаптацыі студэнтаў малодшых курсаў да новых умоў і патрабаванняў адукацыйнага працэсу ўніверсітэта, аператыўна асвятляе падзеі навучальнага, навукова-даследчага і грамадскага жыцця БДУ. Усе старасты навучальных груп першага курса праходзяць навучанне на выязным семінары «Ты стараста!», а студэнты старэйшых курсаў могуць прыняць удзел у т'ютарскім праекце «Студэнцкая куратарская служба».

Разам са **Студэнцкім саветам па якасці адукацыі БДУ** студэнты маюць магчымасць уплываць на працэс кіравання адукацыйнай сістэмай БДУ, распрацоўваць рэкамендацыі па яго аптымізацыі.

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў БДУ арганізуе працу груп «Здароўе», праводзіць кансультацыі па сацыяльных пытаннях і матэрыяльным становішчы студэнтаў, семінары па працаўладкаванні і размеркаванні маладых спецыялістаў, ажыццяўляе грамадскі кантроль арганізацыі харчавання, засялення студэнтаў у інтэрнаты, захавання правілаў унутранага распарадку. Значнымі сталі фестывалі актыўнага ладу жыцця «BSU FEST», праект «Дзень роднай мовы і беларускай культуры», фотаконкурс «Перамога ў аб'ектыве», конкурс на атрыманне гранта на рэалізацыю студэнцкага праекта, фестываль кароткаметражнага студэнцкага кіно і інш.

Інфармацыйна і маральна-псіхалагічна падтрымае замежных студэнтаў **Савет зямляцтваў БДУ**.

Грамадскае аб'яднанне **«Саюз жанчын БДУ»** ажыццяўляе ініцыятывы «Здароўе жанчыны – здароўе нацыі», «Сям'я XXI стагоддзя», «Жаночае лідарства», што актуальна для моладзі пытанні.

Вялікай папулярнасцю ў моладзі карыстаюцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Незалежнасці Беларусі, Дню абаронцы Айчыны, Дню Перамогі, Дню памяці студэнтаў і супрацоўнікаў, якія загінулі

ў гады Вялікай Айчыннай вайны, і іншыя, арганізаваныя **Саветам ветэранаў БДУ**.

Формы ўдзелу студэнтаў у грамадскім жыцці БДУ накіраваны на станаўленне спецыяліста, грамадзяніна, патрыёта.

СТУДЭНЦКІ ГАРАДОК

Агульным домам для больш чым 8 тыс. іншагарадных навучэнцаў, якія пражываюць у 9 інтэрнатах, стаў студэнцкі гарадок. Шмат што ў жыцці інтэрнатаў вызначаюць самі студэнты. Каардынацыйны савет, студэнцкі саветы, студэнцкая служба бяспекі, савет па прафілактыцы парушэнняў правілаў пражывання ў інтэрнатах, грамадская інфармацыйная служба, студэнцкая творчая лабараторыя, спартыўна-турысцкі клуб – органы самакіравання ў студгарадку. У вольны час студэнты займаюцца ў 4 гуртках і клубах па інтарэсах, 11 спартыўных секцыях.

Дзякуючы наяўнасці лакальнай камп'ютарнай сеткі і ўтульных пакояў для самападрыхтоўкі студэнты маюць магчымасць якасна рыхтавацца да заняткаў і спытаў.

Прадэманстраваць сваю сілу, спрыт і хуткасць студэнты могуць падчас спартыўных спаборніцтваў па футболе, вайейболе, настольным тэнісе і інш. Весела і з карысцю правесці вольны час у турысцкіх паходах і экскурсійных паездках. Пастаяць за гонар роднага інтэрната можа кожны студэнт, прыняўшы ўдзел у штогадовай спартыўна-турысцкай кампаніі БДУ, а паспаборнічаць з супрацоўнікамі студэнцкага гарадка – у рамках Кубка дырэцыі.

Фестываль студэнцкай творчасці студэнцкага гарадка дае выдатную магчымасць стаць не толькі глядачом, але і непасрэдным удзельнікам яркіх культурна-масавых мерапрыемстваў: конкурсу студэнцкай песні «Сярэбраныя струны», шоу-конкурсаў «Супермен», «Міс Вясна», «Зорная пара», Кубка КВЗ імя В. Толкача, кулінара-нага конкурсу, турніраў па інтэлектуальных гульнях, выстаў студэнцкай творчасці, міжуніверсітэцкага фестывалю нацыянальных культур і многіх іншых.

Сумесная дзейнасць студэнтаў і супрацоўнікаў студэнцкага гарадка накіравана на тое, каб зрабіць інтэрнаты домам – камфортным, утульным, поўным добра і цеплыні.

КУЛЬТУРА

Важнай часткай адукацыйнага працэсу ў БДУ з'яўляецца эстэтычнае выхаванне студэнтаў, далучэнне іх да культурных каштоўнасцяў, развіццё асобнага патэнцыялу. Таленавітых студэнтаў чакаюць у творчых калектывах **упраўлення па справах культуры**, а гэта: заслужаны аматарскі калектыв Беларусі фальклорна-этнаграфічны ансамбль «Неруш», заслужаны аматарскі калектыв РБ ансамбль танца «Крыжачок», народны аркестр народных інструментаў, народная харавая капэла, народны фальклорны ансамбль «Тутэйшая шляхта», народны музычны тэатр-студыя «На філфаку», народны драматычны тэатр «На балконе», Клуб вясёлых і знаходлівых, Клуб інтэлектуальных гульняў. Цікаваць моладзі да творчасці рок-гуртоў пераасла ў штогадовы фестываль «Такія пернікі», прысвечаны авангарднай музыцы. Лаўрэатамі фестывалю эстрады БДУ становіліся вядомыя сёння эстрадныя выканаўцы: Дзмітрый і Георгій Калдуны, Яўген Ермалковіч, Аляксандр Заўгародні, гурт «Лайтсайд», Ягор Ваўчок, Улад Чыхыкаў і інш.

Студэнцкія традыцыі КВЗ трывала ўвайшлі ў жыццё БДУ. Універсітэцкая каманда неаднойчы становілася пераможніцай гэтай гульні, і не дзіва, што Ліга КВЗ БДУ аб'яднала студэнцкі «кавэзэшны» рух у Беларусі. Сёння далёка за межамі нашай краіны ведаюць пра міжнародны фестываль студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар», які праходзіць на сцэнічных пляцоўках універсітэта і Мінска. У 2015 г. у ім прынялі ўдзел калектывы з 11 краін. Фестываль імкнецца прадэманстраваць найлепшыя дасягненні ўніверсітэцкіх і моладзевых аматарскіх тэатраў. Добрай традыцыяй стала правядзенне міжнароднага форуму студэнцкіх хароў «Папараць-кветка» ў дні святкавання перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Форум спрыяе духоўнаму выхаванню моладзі і накіраваны на захаванне і развіццё найлепшых традыцый беларускай і сусветнай харавой творчасці.

ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ

Студэнты БДУ могуць займацца любым з 23 відаў спорту, якія куруюць педагогі кафедры фізічнага выхавання і спорту.

Спартыўны клуб праводзіць

агульнаўніверсітэцкія спартыўныя, спартыўныя святы і іншыя масавыя фізкультурныя мерапрыемствы, якія стымулююць развіццё спартыўнага руху, ствараючы ўмовы для паўнаватаснага і рознабаковага развіцця асобы.

Толькі ў 2014–2015 гг. у групах спартыўнага ўдасканалення атрымалі разрады больш за 200 чалавек, якія раней не мелі спартыўнай кваліфікацыі, больш за 100 чалавек яе павысілі. За гэты ж перыяд студэнты Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта больш за 100 разоў падымаліся на найвышэйшы прыступкі пастаментаў гонару рэспубліканскіх спаборніцтваў.

За 2015 год студэнтамі ўніверсітэта на чэмпіянатах свету, Еўропы, Сусветнай універсіядзе заваявана 24 медалі, з іх 13 залатых, 7 сярэбраных і 4 бронзавыя.

Важным фактарам добрага самаадчування студэнтаў з'яўляецца псіхалагічны стан. Атрымаць дадатковыя веды ў галіне псіхалогіі, псіхалагічную дапамогу і падтрымку сацыяльных праектаў можна, звярнуўшыся ў **псіхалагічную службу БДУ**. Са студэнтамі і для студэнтаў дыпламаваныя, крэатыўныя і захопленыя сваёй справай спецыялісты псіхалагічнай службы праводзяць фестываль практычнай псіхалогіі, дні псіхалогіі, студэнцкі псіхалагічны клуб, дыстанцыйнае псіхалагічнае тэсціраванне, сацыяльна-псіхалагічныя трэнінгі, інтэрактыўныя выставы, творчыя майстэрні.

Студэнты маюць магчымасць набыць пугцёўкі ў студэнцкі **санаторый-прафілакторый БДУ**. Тут прапануюцца паслугі электралячэння, святлолячэння, агульнага ультрафіялетавага апрамянення (фатарый), інгалытар, масаж, прыём лячэбных ваннаў, лячэбных катэіляў, заняткі лячэбнай фізкультурай.

Для правядзення спартыўна-аздараўленчых мерапрыемстваў, адукацыйных канферэнцый і семінараў, арганізацыі адпачынку гасцінна адчыняе дзверы **спартыўна-аздараўленчы комплекс БДУ «Брыганцыя»**. Там можна адпачыць з сябрамі, сям'ёй, атрымаць асалоду ад лясных маляўнічых пейзажаў і вадаспадаў. У распараджэнні адпачывальнікаў вайейбольныя, баскетбольныя і футбольныя пляцоўкі, спартыўныя трэнажоры, зала гульнявых відаў спорту, плавальны басейн, бильярдзавыя залы.

Траціна ўсіх адораных студэнтаў краіны навучаецца ў БДУ

На этапе вышэйшай адукацыі менавіта сістэма навукова-даследчай работы студэнтаў (НДРС) накіравана на **развіццё творчага і прафесійнага патэнцыялу моладзі**, ствараецца навуковы зачын для наступнага паспяховага навучання ў аспірантуры.



Студэнты хімічнага факультэта на лабараторных занятках

Арганізацыя НДРС з'яўляецца кампетэнцыйнай прафесарска-выкладчыцкага складу, навуковых супрацоўнікаў. Менавіта дзякуючы іх намаганням:

- за поспехі ў студэнцкай навуцы больш за 100 прадстаўнікоў БДУ штогод заахвочваюцца са сродкаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў. Напрыклад, у 2015 годзе такіх асоб было 119.

- па планавых дзяржбюджетных і гасдамоўных НДР у БДУ працуюць каля 2000 студэнтаў.

- студэнцкая навука прыносіць у

БДУ больш за 2 млрд руб. (гранты рознага ўзроўню, прэміі за перамогі ў конкурсах навучэнцаў, навуковых кіраўнікоў і матэрыяльная падтрымка студэнцкіх лабараторый).

- у БДУ функцыянуе 41 студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя (СНДЛ). Сярод прыродазнаўчанавуковых факультэтаў больш за ўсё СНДЛ (па 4 на кожным) на фізічным, хімічным, біялагічным факультэтах, а таксама на факультэце прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі. Сярод гуманітарных факультэтаў вылучаецца факультэт

міжнародных адносін – 6 СНДЛ.

- СНДЛ БДУ 12 разоў заахвочаны спецфондам Прэзідэнта РБ (рэкордна высокі паказчык у Беларусі).

Адзначым найлепшых кіраўнікоў СНДЛ:

- Паўправадніковыя лазеры (ФРКТ) – тройчы заахвочвалася са сродкаў спецфонду Прэзідэнта РБ, (кір. дацэнт *Манак І.С.*, прафесар *Афоненка А.А.*),

- Камп'ютарны аналіз дадзеных і мадэляванне (ФПМІ) – тройчы заахвочвалася са сродкаў спецфонду Прэзідэнта РБ (кір. дацэнт

Малюгін У.І., член-кар. НАН Беларусі *Харын Ю.С.*),

- Біяфізіка і клеткавыя тэхналогіі (фізфак, кір. акадэмік НАН Беларусі *Чаранкевіч С.М.*, дацэнт *Булай П.М.*),

- Нелінейная дынаміка фізічных сістэм (фізфак, кір. дацэнт *Бураў Л.І.*),

- Мадэлізацыя ўласцівасцяў матэрыялаў (фізфак, кір. прафесар *Углоў У.В.*, канд. фіз.мат. навук *Куляшоў А.К.*),

- Фізіка-хімічныя параметры рэчываў і працэсаў (хімфак, кір. прафесар *Блажін А.В.*),

- Нанатэхналогіі і камп'ютарнае мадэляванне (ФРКТ, кір. член-кар. НАН Беларусі *Камароў Ф.Ф.*),

- ГІС-лабараторыя (геафак, кір. дацэнт *Курловіч Д.М.*).

Нашы студэнты займаюцца навукай не толькі на факультэтах, але і ў навукова-даследчых інстытутах, цэнтрах, інавацыйных прадпрыемствах.

Што такое сістэма НДРС? Гэта цэлы комплекс мерапрыемстваў рознага характару, скіраваных на падтрымку і стымуляванне эфектыўнай працы ў навуцы маладых людзей і эфектыўнай працы навуковых кіраўнікоў; арганізацыя навуковых мерапрыемстваў, дзе сту-

дэнты ўніверсітэта змогуць прадставіць і апрабаваць свае напрацоўкі; выданне спецыялізаваных навуковых зборнікаў; фарміраванне нарматыўнага, метадычнага, інфармацыйнага поля і многае іншае. Усяго сістэма НДРС БДУ ўключае 13 кірункаў працы.

Сістэма НДРС БДУ з'яўляецца самай эфектыўнай у Беларусі.

Гэты факт быў адзначаны Міністэрствам адукацыі пры стварэнні на базе БДУ ў 2006 годзе *Рэспубліканскага метадычнага і інфармацыйна-аналітычнага цэнтру НДРС*. Пра высокую эфектыўнасць сістэмы НДРС нашага ўніверсітэта можа сведчыць таксама той факт, што траціна ўсіх студэнтаў краіны, уключаных у рэспубліканскі банк дадзеных адоранай моладзі, навучаецца ў нашым універсітэце. За апошняе дзесяцігоддзе не было фактычна ніводнага года, каб сістэма НДРС нашага ўніверсітэта не ўзбагачалася новымі навуковымі мерапрыемствамі студэнтаў, новымі сістэмамі прэміявання найлепшых студэнтаў і іх навуковых кіраўнікоў. Напрыклад, у 2015 г. створаны конкурс для навуковых гурткоў.

Паводле інфармацыі Галоўнага ўпраўлення навукі

БДУ адкрыты для ўсяго свету

Абмен студэнтамі, як правіла, змяшчаецца ў кожнай дамоў аб супрацоўніцтве паміж БДУ і замежнымі ВНУ і прадугледжвае навучанне ў ВНУ-партнёрах на працягу 1–2 семестраў па асноўнай або сумежнай спецыяльнасці або кароткатэрміновыя абмены групамі студэнтаў для культурнай вучэбна-азнаямленчай практыкі. БДУ мае больш за 400 дамоў аб супрацоўніцтве.

На дзяржаўным узроўні праграмы абмену ажыццяўляюцца з Казахстанам, Кыргызстанам, Таджыкістанам, Туркменістанам, Літвой, Славакіяй, Венгрыяй, Кітаем і В'етнамам.

У рамках міжуніверсітэцкага супрацоўніцтва БДУ праграмы абмену студэнтамі ажыццяўляюцца з

ВНУ Расіі, Казахстана, Украіны, Аўстрыі, Бельгіі, Германіі, Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Балгарыі, Сербіі, Швецыі, Кітая, Карэі і Японіі.

Германія: Енскі ўніверсітэт імя Ф. Шылера, Рурскі ўніверсітэт Бохума і Лейпцыгскі ўніверсітэт штогод прымаюць па абмене 12-14 студэнтаў БДУ па выніках універ-

сітэцкага конкурсу. Механіка-матэматычны факультэт ажыццяўляе нямецкамоўную праграму падрыхтоўкі студэнтаў па камп'ютарнай матэматыцы сумесна з універсітэтам Магдэбург. З 2014 г. рэалізуецца праграма двойнога дыплама па спецыяльнасці «сусветная эканоміка» з Вышэйшай школай-Універсітэтам прыкладных навук Мітвайда.

Аўстрыя: Універсітэт Альпен-Адрыя ў Клагенфурце прымае студэнтаў БДУ на семестр.

Расія: Сеткавы ўніверсітэт СНД, іншыя вядучыя ўніверсітэты рэгіёнаў Расіі.

Украіна: Кіеўскі нацыянальны ўніверсітэт, Львоўскі нацыянальны ўніверсітэт.

Чэхія: Карлаў універсітэт, універсітэт імя Т. Масарыка.

Швецыя: FOJO інстытут павышэння кваліфікацыі журналістаў, універсітэт Карла Лінея.

Польшча: універсітэт імя М. Кюры-Складоўскай г. Любліна; Варшаўскі і Лодзінскі ўніверсітэты. Студэнты выезджаюць у Польшчу для навучання на працягу семестра і моўнай практыкі.

Для студэнтаў-філолагаў прадугледжаны кароткатэрміновыя стажыроўкі і ўключанае навучанне ў Чэхіі, Балгарыі, Сербіі і Украіне.

Студэнты, якія вывучаюць кітайскую мову, могуць удзельнічаць у праграмах абмену з кітайскімі ўніверсітэтамі ў рамках міжведамаснай дамовы з КНР і партнёрскіх

пагадненняў. Кожны год больш за 30 студэнтаў ФМА і філалагічнага факультэта накіроўваюцца на навучанне ва ўніверсітэты Кітая.

Студэнты, якія вывучаюць карэйскую або японскую мову, могуць выехаць на навучанне ва ўніверсітэты Чон Бук, Кукмін і Хан-Кук (**Карэя**) і ўніверсітэт Васеда, Цукубскі ўніверсітэт і ўніверсітэт Фукусімы (**Японія**).

Штогод на стажыроўкі за мяжой з адукацыйнымі і навуковымі мэтамі выезджаюць да 500 студэнтаў нашага ўніверсітэта. Квоты, тэрміны і фінансавыя ўмовы абменаў вызначаюцца краінамі і ВНУ-партнёрамі.

http://ums.bsu.by/images/docs/academic_mob/1.pdf

Міжнародныя праграмы акадэмічнай мабільнасці

«Рынак» фінансавай дапамогі адукацыі і навуцы велізарны. На ім дзейнічаюць розныя буйныя навуковыя фонды, стыпендыяльныя праграмы замежных дзяржаў, праграмы міжнародных арганізацый.

ЭРАЗМУС+ У БДУ

З 2007 г. БДУ браў актыўны ўдзел у праграме акадэмічных абменаў «Эразмус Мундус», якая фінансавалася са сродкаў ЕС. Да 2014 г. звыш 250 студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў, маладых навукоўцаў і супрацоўнікаў універсітэта займелі магчымасць прайсці навучанне ў еўрапейскіх ВНУ.

У 2015 г. на змену «Эразмус Мундус» прыйшла праграма



«Эразмус+», якая аб'ядноўвае ўсе існыя адукацыйныя, моладзевыя і спартыўныя праграмы ЕС – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, «Моладзь у дзеянні», Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink і праграму супрацоў-

ніцтва з прамысловымі краінамі.

Бюджэт новай праграмы складае 14,7 млрд еўра. Прыкладна 2/3 сродкаў пойдуць на праекты студэнцкай мабільнасці і навучанне за мяжой – гэта 2 мільёны новых бакалаўраў, 200 тысяч магістрантаў, 650 тысяч удзельнікаў кароткатэрміновых адукацыйных праграм і 800 тысяч выкладчыкаў.

На сёння паміж БДУ і еўрапейскімі ўніверсітэтамі падпісана 18 міжуніверсітэцкіх пагадненняў у межах «Эразмус+» па кірунку

«Міжнародная крэдытная мабільнасць» з гарантаваным вылучэннем фінансавання для ажыццяўлення акадэмічных абменаў. У рамках гэтых пагадненняў студэнты, магістранты і аспіранты БДУ атрымліваюць магчымасць прайсці навучан-

не цягам 1 семестра ў 12 еўрапейскіх краінах.

IAESTE – АСАЦЫЯЦЫЯ ПА АБМЕНЕ СТУДЭНТАЎ ТЭХНІЧНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ

Праграма IAESTE дае студэнтам 3–4 курсаў, навучанне якіх звязана з тэхнічнымі навукамі – фізікай, хіміяй, інфарматыкай, а таксама біялогіяй, экалогіяй, фармацэўтыкай, сельскай гаспадаркай і іншымі спецыяльнасцямі, магчымасць прайсці за мяжой стажыроўку працягласцю ад 1 да 4 месяцаў у перыяд з мая па верасень.

БДУ ўдзельнічае ў праграме з 2002 г. За гэты час ёю скарысталіся больш за 50 студэнтаў.

СЕТКАВЫ УНІВЕРСІТЭТ

Мэтай стварэння «Сеткавага ўніверсітэта СНД» з'яўляецца распацоўка і ўкараненне аналага праграмы «Эразмус Мундус» у

рамках адзінай (агульнай) адукацыйнай прасторы дзяржаў-удзельніц СНД.

Праект накіраваны на арганізацыю і рэалізацыю высакіх сумесных магістарскіх праграм, умяшчэнне міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі.

Тэрмін навучання ў магістратуры Сеткавага ўніверсітэта 2 гады: 1 год навучання праходзіць у адной з ВНУ кансорцыума, 2 – у нацыянальным універсітэце (БДУ). Па выніках дзяржаўнай атэстацыі па сумеснай праграме навучэнцы атрымліваюць дакументы аб вышэйшай прафесійнай адукацыі дзяржаўнага ўзору кожнага з універсітэтаў-партнёраў, у якіх праходзілі навучанне.

Падрабязную інфармацыю глядзіце на сайце ўпраўлення міжнародных сувязяў БДУ
www.ums.bsu.by

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт традыцыйна падтрымлівае ініцыятывы сваіх студэнтаў, рэалізуючы шэраг штогадовых конкурсаў, сярод якіх «Студэнт года БДУ» (па чатырох намінацыях), конкурс фотавідэапрац «БДУ ў тваім фармаце», «Найлепшы выпускнік БДУ», конкурс на найлепшы дызайн-праект карпаратыўнага календара БДУ «Мой універсітэт» і іншыя. Конкурс «Найлепшы моладзевы праект» існуе ўжо 12 гадоў. У 2016 годзе ў ім прымала ўдзел 41 праектная каманда і 18 выйгралі грант. Універсітэцкі прызавы фонд склаў 50 млн руб. Дадзены конкурс прапануе студэнтам магчымасць увасобіць свае ідэі ў жыццё, навучыцца планаваць фінансавыя выдаткі, атрымаць суправаджэнне ў стварэнні і ажыццяўленні сацыяльных, творчых праектаў. Сёння студэнты БДУ рэалізуюць вялікую колькасць праектаў па прафарыентацыі са школьнікамі, валанцёрскіх праектаў у дзіцячых дамах і праектаў грамадзянска-патрыятычнай скіраванасці.

Раскрый свае таленты

Антон КУПЧЫН, пераможца конкурсу «Студэнт года–2015» у намінацыі ў намінацыі «Лідар», намеснік сакратара БРСМ БДУ



– Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт – гэта месца, дзе кожны можа знайсці сабе заняткі даспадобы, таму што тут прысутнічае і развітае студэнцкае самакіраванне, і яркія святы і фестывалі, і насычаная навуковая дзейнасць, і запамінальныя спартыўныя спаборніцтвы і, вядома ж, вясёлыя, добразычлівыя, спагадлівыя студэнты і супрацоўнікі, што ствараюць выдатную атмасферу, якую не хочацца пакідаць.


Улад БУНАС, пераможца конкурсу «Студэнт года–2015» у намінацыі «Лідар», старшыня Студэнцкага саюза БДУ



– БДУ для мяне ў першую чаргу скарбніца ведаў і жыццёвага досведу. Тут я атрымаў веды не толькі ў прафесійнай сферы. Пазнаёміўся з найцікавейшымі людзьмі нашай краіны і з калегамі з іншых краін. У БДУ найлепшыя студэнты, якія ведаюць, чаго хочуць дамагчыся ў жыцці, і валодаюць велізарнай колькасцю талентаў. Я вельмі ганаруся, што з'яўляюся старшынёй

Студэнцкага саюза БДУ. Гэта мая ўніверсітэцкая сям'я. Як жа выдатна, што хлопцы і дзяўчаты зацікаўлены ў тым, каб зрабіць наша студэнцтва яшчэ лепшым. Я ўдзячны выдатным людзям, якія тут працуюць і вучацца.

Надзея КРЫВАНОВА, пераможца конкурсу «Студэнт года–2015» у намінацыі «Лідар», студэнтка 4 курса факультэта філасофіі і сацыяльных навук



– БДУ – гэта выдатная магчымасць ператварыць студэнцкае жыццё ў сапраўдную казку. БДУ – гэта натхняльныя выкладчыкі, дзясяткі найцікавейшых праектаў і праграм, гэта бязмежныя магчымасці выяўляць сябе з самых розных бакоў, гэта творчасць, гэта нейкі ўзрушальны дух адзінства. Маё студэнцтва не было б такім без любімага студсаюза, вядома. Думаю, ніколі не забудуся на гэты час.

Ганна КОВАЛЬ, кіраўнік праекта «Навука на пальцах», лаўрэат конкурсу «Найлепшы моладзевы праект»



– Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт я абрала таму, што ведала: менавіта тут я атрымаю годную вышэйшую адукацыю. Акрамя гэтага ў нашым універсітэце ёсць шмат магчымасцяў для самарэалізацыі і самаразвіцця студэнтаў. БДУ – гэта мой другі дом, дзе на працягу ўсяго студэнцкага жыцця я право-

джу вялікую частку часу. БДУ як маленькі горад, у якім ёсць свае правілы, свая тэрыторыя, свае традыцыі і святы, гэта горад, у якім заўсёды ўтульна і камфортна. Зараз, амаль на фінішнай прамой майго студэнцкага жыцця, я з упэўненасцю магу сказаць, што БДУ – гэта месца, у якім я ў поўнай меры рэалізавала сябе, БДУ падарыў мне не толькі самых найлепшых педагогаў, якія далі мне неацэнныя веды ў прафесійнай сферы, але і дазволіў мне знайсціся ў студэнцкім самакіраванні, дзе я атрымала велізарны досвед працы з людзьмі, навучылася быць адказнай, выхавала ў сабе дысцыплінаванасць і пунктуальнасць.

Крысціна АЛЯКСЕЕНКА, пераможца конкурсу «Студэнт года–2015» у намінацыі «Культура», студэнтка 5 курса юрыдычнага факультэта



– БДУ – гэта дынаміка, энергія, новыя і яркія людзі. Выдатны старт у дарослае жыццё. Магчымасць заявіць пра сябе. А галоўнае – месца, куды хочацца вяртацца!!!

Ігар ДУБАНОС, пераможца конкурсу «Студэнт года–2015» у намінацыі «Навука», студэнт 5 курса гістарычнага факультэта



– БДУ для мяне – гэта месца, дзе найлепшыя выкладчыкі вучаць годных студэнтаў; гэта месца, дзе ты сталяеш, знаходзіш сваё месца ў


жыцці; гэта месца, дзе табе заўсёды гатовыя дапамагчы, накіраваць на патрэбны жыццёвы шлях; месца, дзе ты заўсёды сярод сяброў; месца, дзе ты пачуваешся патрэбным. БДУ – гэта цэлы свет, часцінка якога назаўжды застанецца ў кожным з тых, хто калі-небудзь вучыўся ў гэтых сценах.

Паліна СУХАРУКАВА, кіраўнік праекта «Мая школа», лаўрэат конкурсу «Найлепшы моладзевы праект БДУ»



– Для мяне БДУ – гэта старт у будучыню і, у пэўнай ступені, школа жыцця. БДУ – гэта магчымасць атрымаць каласальны багаж ведаў, рэалізаваць сябе ў самых розных кірунках і знайсці новых сяброў.

Вераніка ЛУД, старшыня Каардынацыйнага савета органаў студэнцкага самакіравання студгарадка, пераможца конкурсу «Студэнт года–2015» у намінацыі «Культура», студэнтка 5 курса юрыдычнага факультэта



– Для мяне БДУ з'яўляецца ўніверсальным білетам у будучыню. Сёння грамадства мае патрэбу ў спецыялістах высокага ўзроўню кваліфікацыі, ужо здольных на практыцы выяўляць ініцыятыву, самастойнасць у прафесійнай дзейнасці. На працягу 5 гадоў свайго навучання я актыўна працавала ў розных нішах студэнцкага самакіравання і ўпэўнена, што правяла гэты час максімальна эфектыўна і выкарыстоўвала ўсе магчымасці.


Сёння вышэйшая адукацыя ў БДУ забяспечвае студэнтаў пляцоўкай, з дапамогай якой ужо ў юныя гады можна ўзгадаваць у сабе здольных і выспелых лідараў, гатовых жыць і працаваць у рэальных умовах сучаснай дзяржавы. І за гэта я хачу выказаць падзяку свайму ўлюбёнаму ўніверсітэту, бо менавіта тут адукацыя крочыць у нагу з часам, выкарыстоўваючы ўсе інавацыі сучаснага інфармацыйнага грамадства. БДУ, я Табой ганаруся!

Улад МАКАРЭВІЧ, лаўрэат конкурсу «Студэнт года–2015» у намінацыі «Культура»



– Для мяне ўніверсітэт значыць нашмат больш, чым проста працэс навучання. БДУ для мяне – гарызонт магчымасцяў. Я магу выкладацца на поўную, робячы тое, што мне падабаецца, і мой універсітэт цалкам гэтаму спрыяе: кожны можа дамагчыся поспеху як у навуковым, так і ў грамадскім жыцці, варта толькі захацець. Універсітэт – гэта месца, дзе мары становяцца рэальнасцю.

Юлія ІШМУРАТАВА, намеснік старшыні Студсаюза БДУ, пераможца конкурсу «Студэнт года» ў намінацыі «Лідар»



– За пяць гадоў БДУ стаў для мяне другім домам. Так, гучыць банальна, але інакш не растлумачыць. 24/7 я праводзіла ў сценах роднага факультэта. І мне гэта падабалася. Буду ўзгадаваць гэтыя гады з цеплынёй. БДУ падарыў мне выдатных людзей: сяброў, калегаў, блізкіх. Тут я навучылася працаваць у камандзе і зразумела, кім я з'яўляюся і чаго хачу.

18 лютага стартавала традыцыйная акцыя БРСМ «Універсітэт – твой крок у будучыню!» 7 каманд, 18 факультэтаў, 60 найлепшых актывістаў атрымалі права прадставіць альма-матар перад навучэнцамі сярэдніх школ Смаргоні і Смаргонскага раёна. Акцыя доўжылася тры дні, якія былі насычаны разнапланавымі цікавымі мерапрыемствамі, арганізаванымі камітэтам БРСМ, супрацоўнікамі БДУ, а таксама прадстаўнікамі адміністрацыі Смаргоні, гарадскіх і сельскіх навучальных устаноў.



БДУ – твой крок у будучыню!

Урачыста адкрылі акцыю рэктар Сяргей Абламейка, другі сакратар ЦК ГА «БРСМ» Сяргей Клішэвіч і намеснік начальніка ўпраўлення па справах моладзі Міністэрства адукацыі Беларусі Таццяна Сіманюўская. Яны адзначылі, што студэнцкая ініцыятыва «Універсітэт – твой крок у будучыню» развіваецца з кожным годам, і выказалі спадзею, што восьмы год адкрые новыя перспектывы і далей гляды перад навучэнцамі старэйшых класаў, а таксама пазітыўна паўплывае на досвед удзельнікаў.

Адметна, што сёлета да арганізацыі далучыліся новыя партнёры. Адным з іх стаў футбольны клуб «Іслач», які прадставіць Мінскі раён у чэмпіянаце Вышэйшай лігі. Але пра гэта крыху пазней.

Пасля прыбыцця ў Смаргонь адбылася прэзентацыя горада і раёна, якую зладзілі прадстаўнікі гарадскога выканкама. Сакратар БРСМ БДУ Яўген Харук падзякаваў ім за гасціннасць і паабяцаў, што старшакласнікі будуць прыемна ўражаны тым, што для іх падрыхтавалі каманды. Далей актывісты

раз'ехаліся па гарадскіх школах, дзе правялі **майстар-класы** па шматлікіх спецыяльнасцях і цікавыя трэнінгі, якія дазволілі пазнаёміцца з вучнямі, расказаць ім больш пра вышэйшую адукацыю, а таксама ўсталяваць сяброўскія адносіны.

Аналагічную праграму правялі каманды на другі дзень, але на гэты раз яны патрапілі ў сельскія школы. Колькасць вучняў у іх значна меншая, чым у гарадскіх, і таму камандам удалося ахапіць увагай і падарыць непаўторныя эмоцыі кожнаму навучэнцу. Пасля заняткаў у школах студэнтам была прапанавана экскурсія па памятных месцах горада, а таксама ўнікальнае магчымасць наведаць Смаргонскі агрэгаты завод, дзе ім былі прадэманстраваны апошнія распрацоўкі беларускіх тэхнолагаў.

Далей студэнты наведалі **гістарычны мемарыяльны комплекс да 100-годдзя Першай сусветнай вайны** і ўсклалі вянкi да помніка воінам-інтэрнацыяналістам.

На трэці дзень студэнты падзяліліся на тры вялікія групы, якія ўдзельнічалі адразу ў трох мера-

прыемствах. Першая група паспяховна пачала з футбалістамі клуба «Іслач» разам з прадстаўнікамі футбольнай школы клуба «Смаргонь». Адметна, што маладыя смаргонскія спартоўцы былі перапоўнены эмоцыямі і жаданнем перамагчы прафесійных футбалістаў. Дарэчы, «Іслач» – ужо тытулаваны клуб. На рахунку каманды ўжо ёсць шмат трафеяў, а таксама яны з'яўляюцца бронзавым прызёрам рэгіянальнага кубка «УЕФА», які прайшоў у 2013 г. у горадзе Вента. Пасля гульні футбалісты ўручылі хлопцам фірмовыя падарункі футбольнага клуба.

Другая група правяла круглы стол з прадстаўнікамі старэйшых класаў адразу ўсіх школ Смаргоні і раёна, дзе спачатку Яўген Харук падрабязней пазнаёміў іх з Белдзяржуніверсітэтам, студэнцкімі рухамі і самакіраваннем, а пасля разам з актывістамі адказаў на шматлікія пытанні школьнікаў.

Трэцяя група правяла валанцёрскую **акцыю «Стань бліжэйшым!»**, калі студэнты наведалі сацыяльна-педагагічны цэнтр Смар-

гоні, а таксама дзіцячы дом сямейнага тыпу. Актывісты зладзілі з дзецьмі гульні, якія не пакінулі абыхавымі аніводнага ўдзельніка.

Далей у ДК Смаргоні прайшло ўрачыстае закрыццё акцыі, на якім прарэктар па выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях Уладзімір Сувораў падпісаў **пагадненне са Смаргонню і Смаргонскім раёнам**, якое прадугледжвае супрацоўніцтва мясцовых навучальных устаноў і БДУ. Пасля прысутных чакаў канцэрт, які складаўся з 2 частак: першымі свае таленты прадставіў БДУ – ансамбль танца «Крыжачок», Уладзіслаў Макарэвіч, Ліза Гарбузава, крэатыўная група «Фрыкс», а таксама сябры ўніверсітэта – гурт «Лепшы квас» – радалі пазітыўным настроем публіку, а завяршылі канцэрт маладыя артысты Смаргоні, якія ўразілі залу гучнасцю і ўзроўнем сваіх нумароў.

Капітан каманды № 6 Яўген Чак: «Мы хочам падзякаваць адміністрацыі школ і ўсім, хто дапамагаў нам у падарожжы, дзякуй школьнікам і нашым таварышам.

Дзякуй за гэты чароўны час, праведзены ў такой цёплай і ўтульнай кампаніі.

Мы правялі ў Смаргоні толькі тры дні, але верым, што падлеткі вырастуць і, зрабіўшы ўпэўнены крок у сваю будучыню, правядуць з намі ў БДУ значна больш часу».

Капітан каманды № 4 Іна Хох: «Тры дні праляцелі як тры хвіліны. Праект «Універсітэт – твой крок у будучыню» сапраўды дазваляе школьнікам зазірнуць у пакуль яшчэ невядомы студэнцкі свет. Што ж, у нашых сэрцах БДУ, а ў памяці яшчэ доўга будзе захоўвацца Смаргонь-2016».

Капітан каманды № 3 Дзяніс Самойленка: «Увогуле, засталіся цудоўныя эмоцыі. Было так прыемна займацца з вучнямі, што словамі нельга перадаць. Да таго ж арганізацыя сапраўды была на «выдатна». Усё спадабалася, спадзяюся, што смаргонская моладзь таксама ўвабрала шмат пазітыўных эмоцый. А таксама спадзяюся, што ўжо сёлета ў БДУ паступяць многія з нашых юных сяброў!»

Станіслаў ПІНЧУК

Стаць лідарам!

У БДУ надаецца вялікая ўвага развіццю асобы кожнага студэнта: ствараюцца ўмовы для рэалізацыі студэнцкіх ініцыятыв, праводзяцца выязныя семінары-практыкумы, запрашаюцца найлепшыя педагогі.

Дадзеныя ідэі былі аб'яднаны і ўвасобіліся ў трохмесячным праекце **школы актыву «Студэнцкі лідар: жыццё навідавоку»**, якая адкрылася 25 лютага з удзелам рэктара БДУ С. У. Абламейкі. Сімвалічным стала тое, што адкрыццё пачалося з узнагароджання студэнтаў старэйшых курсаў, пераможцаў агульнаўніверсітэцкіх конкурсаў «Студэнт года БДУ» і «Найлепшы моладзевы праект БДУ-2015».

У паветры лунала пытанне: «Дык усё ж: лідарамі нараджаюцца, ці імі становяцца?» Бо ў школу актыву былі набраны прадстаўнікі малодшых курсаў, якія праз свае матывацыйныя лісты змаглі пераканаць кіраўніцтва праекта ў сваім жаданні вучыцца і становіцца лепшымі. Кожны з іх ужо з'яўляецца кіраўніком і мае сваю каманду: стараста навучальнай групы, кіраўнік універсітэцкага аб'яднання, арганізацыі.

На працягу трох месяцаў навучання хлопцаў і дзяўчат будуць вучыць працаваць над сабой і са сваёй камандай паспяховыя выпускнікі БДУ, бізнес-трэнеры і прафесіяналы. Кожны з іх распавядзе свае сакрытыя поспеху, падзеліцца праведзенымі метадыкамі для дасягнення пастаўленых мэт. Перад удзельнікамі стаяць глабальныя задачы: навучыцца лідарству, зрабіць свой калектыў лепшым і мацнейшым, каб разам са сваёй камандай працаваць эфектыўна.

Апроч сустрэч са спікерамі студэнты будуць вучыцца лідарству праз прагляд і абмеркаванне рэйтінгавых відэаролікаў, тэматычных кніг і фільмаў, у кожнага з'явіцца магчымасць выступіць перад аўдыторыяй і навастрэць майстэрства ў камандзе. У спецыяльна распрацаваных дзённіках лідара навучэнцы змогуць фіксаваць поспехі і важныя веды. А супраджаць іх будуць усе тры месяцы ментары, кіраўнікі ўпраўлення выхаваўчай работы з моладдзю.

Вучоба ўжо набірае абароты, так, 29 лютага адбылася размова з генеральным дырэктарам TUT.BY **Аляксандрам Чэканам**, затым студэнты сустрэліся з начальнікам псіхалагічнай службы БДУ **Русланам Папком** і абмеркавалі з ім псіхалогію лідара. **Аліна Шмідава**, трэнінг-менеджар міжнароднай кампаніі Real Estate MAXimum, пазнаёміла слухачоў з прыладай для планавання часу і ўсяго жыцця.



Вось якія ўражанні засталіся ў студэнтаў:

Мердан Чарыеў, 3 курс, географ: «Трэнінг з Алінай Шмідавай стаў вельмі карысным: прылада «планіроўшчык», з якой яна нас пазнаёміла, зручны ў выкарыстанні і прывучае да дысцыпліны, якая ў мяне кульгае. Спадзяюся, што далейшыя трэнінгі будуць яшчэ больш цікавымі і дынамічнымі!»

Вікторыя Краўцова, 2 курс, ФПМІ: «Першая частка была вельмі займальнай! Тэсты змаглі з іншага боку раскрыць якасці, неабходныя сапраўдному лідару».

Вольга Краўчанка, 2 курс, ДІКСТ: «Трэнінг сёння быў проста ўзрушальны, даведалася шмат новых і вельмі карысных парад і нават пачала іх ужываць на практыцы!»

Надзея МАРХЕЛЬ

Спорт у БДУ

Кафедра фізічнага выхавання і спорту, спартыўны клуб праводзяць вялікую працу па **прыцягненні студэнтаў да рэгулярных заняткаў фізічнай культуры і ўдзелу ў спартыўных мерапрыемствах.**

Навучальна-трэніравальны працэс праводзіцца ў групах спартыўнага ўдасканалення па 30 відах спорту, у якіх займаюцца больш за 1500 студэнтаў. У фінальных спаборніцтвах круглагадовай студэнцкай спартакіады БДУ па 20 відах спорту прымаюць удзел звыш 3500 студэнтаў. У спаборніцтвах Рэспубліканскай універсіяды каманды БДУ выступаюць у 37 відах праграмы.

Студэнты БДУ, члены нацыянальных каманд, прадстаўляюць краіну на сусветных універсіадах, чэмпіянатах Еўропы, свету і Алімпійскіх гульнях.

У 2015 г. ва ўніверсітэце званне заслужанага майстра спорту Рэспублікі прысвоена **Віктару Сасуноўскаму** (грэка-рымская барацьба)

- 2 майстры спорту Рэспублікі Беларусь міжнароднага класа
- Больш за 10 майстроў спорту і

15 кандыдатаў у майстры спорту
За 2015 год студэнтамі ўніверсітэта заваявана на чэмпіянатах свету, Еўропы, Сусветнай універсіядзе 24 медалі (13 залатых, 7 сярэбраных, 4 бронзавыя), з іх:

Сусветная ўніверсіада – залаты, сярэбраны, бронзавы медалі (**Я. Цуркін**);

Чэмпіянат свету па гравым спорце – **С. Карповіч** – залаты медаль сярод дарослых і сярод студэнтаў; **А. Навакоўскі** – сярэбраны медаль сярод студэнтаў;

Чэмпіянат Еўропы па гравым спорце (двайборства) – **Д. Давыдзік** – сярэбраны медаль; **В. Шаўчэнка** – сярэбраны медаль;

Еўрапейскія гульні – залаты медаль – **А. Амялюсік** (веласпорт);

Еўрапейскія гульні – бронзавы медалі заваявалі **В. Сасуноўскі** і **І. Чугашвілі** (грэка-рымская барацьба);

Чэмпіянат Еўропы па шашках – залаты і сярэбраны медаль (**А. Барышава**);

Чэмпіянат свету па плаванні сярод інвалідаў – 6 залатых медалёў (50 м, 100 м вольны стыль, 100 м на спіне, 100 м батэрфляй, 400 м вольны стыль, 200 м комплекс), і сярэбраны медаль на дыстанцыі 100 м брас заваяваў **І. Бокій**.

Чэмпіянат Еўропы па веласпорце на трэку сярод моладзі і юніёраў, Афіны, Грэцыя. Залаты медаль у **К. Пятроўскай**.



Жаночая зборная БДУ па футболе – чэмпіён Рэспубліканскай універсіяды – 2015

Чэмпіянат Еўропы па веласпорце на трэку – бронзавы медаль у каманднай гонцы (**К. Пятроўская**).

Студэнтка юрыдычнага факультэта **Алена Амялюсік** заваявала залаты медаль у групавой гонцы чэмпіянату свету па веласпорце, які праходзіў у г. Рычманд, ЗША

Чэмпіянат свету па грэка-рымскай барацьбе – **Віктар Сасуноўскі** заваяваў сярэбраны медаль.

Ва ўніверсітэце створаны валебольныя каманды **«БАТЭ-БДУ»**

і **«БДУ-Мінская вобласць»**, баскетбольная каманда БДУ, а таксама футбольныя каманды: **мужчынская – «Зорка БДУ»** і **жаночая – «Зорка БДУ»**, якія бяруць удзел у чэмпіянатах Рэспублікі Беларусь і іншых рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах.

Кіраўніцтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта клапаціцца пра развіццё фізкультуры і спорту. Асноўнай базай па падрыхтоўцы зборных каманд БДУ да спабор-

ніцтваў з'яўляецца сучасны навуцальна-спартыўны комплекс «Універсітэцкі». У яго ўваходзіць стадыён з беговымі дарожкамі, 2 спартыўныя пляцоўкі (баскетбол, тэніс), сектар для скачкоў у даўжыню. Акрамя таго маюцца гульнявая і трэнажорная зала, залы для барацьбы і па цяжкай атлетыцы, а таксама басейн з саўнамі.

Аляксей КАМІНСКІ,
дырэктар спартыўнага клуба БДУ

Студгарадок – утульнасць і сучаснасць

Сёння студэнцкі гарадок БДУ – гэта 9 інтэрнатаў для навучэнцаў (№ 1–7, 10, 11), а таксама адзін для супрацоўнікаў. Два інтэрнаты, што знаходзяцца ў Мінскай студэнцкай вёсцы, з'яўляюцца зусім новымі, а ў большасці астатніх зроблены капітальны рамонт.

У 2015/2016 навуч. годзе месцамі ў інтэрнатах забяспечана **больш за 8 тысяч навучэнцаў**, што складае больш за 70 % ад агульнага ліку тых, хто мае патрэбу ў жыллі. Адмыслова ўвага надаецца студэнтам 1 курса: у 2016/2017 навуч. годзе месца ў інтэрнаце атрымваюць усе першакурснікі біялагічнага, геаграфічнага, механіка-матэматычнага, хімічнага, фізічнага факультэтаў, факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, факультэта радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій МДЭІ імя А. Д. Сахарова БДУ; на 85 % будуць забяспечаны інтэрнатам першакурснікі ДІКСТ, ІБМТ, Інстытута журналістыкі, Інстытута тэалогіі, гістарычнага, філалагічнага, эканамічнага і юрыдычнага факультэтаў, факультэтаў сацыякультурных камунікацый, міжнародных адносін, філасофіі і сацыяльных навук.

Нашы інтэрнаты – гэта месца, дзе студэнты могуць не толькі пераначаваць, але і разнастаіць свой вольны час і вырашыць побытавыя пытанні. У інтэрнатах функцыянуюць шматлікія пакоі сацыяльна-культурнага і побытавага прызначэння: пакоі для актыўнага адпачынку (більярдная, тэнісная, трэнажорныя залы, танцавальныя класы), пакоі самападрыхтоўкі, прасавальныя, веласіпедны (у інтэрнаце № 3) і інш. У інтэрнатах № 2, 4, 7 і 11 функцыянуюць пральні.



Робяць жыццё студэнтаў больш простым і прыемным: сталовыя, буфеты і кафэ ў інтэрнатах № 3, 4, 5, 7, 10, 11; цырульні ў інтэрнатах № 1, 2 і 11; майстэрні па рамонтзе вопраткі ў інтэрнаце № 2 і рамонт абутку ў інтэрнаце № 7 і 11; кавярня ў інтэрнаце № 11. У большасці інтэрнатаў усталяваны інфармацыйныя кіёскі.

Студэнцкі гарадок БДУ – гэта таксама выдатная пляцоўка для рэалізацыі студэнцкай

ініцыятывы і развіцця творчага патэнцыялу. Функцыянуюць наступныя органы студэнцкага самакіравання: студэнцкія саветы інтэрнатаў, студэнцкая служба бяспекі, грамадская інфармацыйная служба, спартыўна-турысцкі клуб і студэнцкая творчая лабараторыя.

Больш інфармацыі пра жыццё ў інтэрнатах Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на сайце **studgorodok.bsu.by**

